

**Белорусский государственный университет  
Факультет международных отношений**

**Кафедра международных экономических отношений**

**Реферат дипломной работы**

**«Привлечение иностранных инвестиций в Республику  
Беларусь»**

**Грушевский Денис Сергеевич,**

**руководитель Залесский Михаил Антонович**

**2015**

## РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 79 с., 1 рис., 3 табл., 47 источников.

ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
ИНВЕСТИРОВАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИНВЕСТОР

Целью дипломной работы является рассмотрение состояния и перспектив привлечения иностранных инвестиций и оценка инвестиционного климата в Республике Беларусь.

В соответствии с целью данной работы были определены следующие задачи, решение которых запланировано в процессе написания данной работы:

- рассмотрение особенностей, видов, структуры инвестиций;
- характеристика инвестиционной деятельности Республики Беларусь;
- оценка инвестиционного климата Республики Беларусь;
- разработка направлений повышения эффективности инвестиционной деятельности и привлекательности инвестиционного климата Республики Беларусь.

Объектом исследования выступает инвестиционная деятельность в Республике Беларусь.

Предметом – иностранные инвестиции.

Методы исследования: сравнительного анализа, группировок, табличный, относительных величин, графический.

Область возможного практического применения: инвестиционная деятельность в Республике Беларусь.

Автор работы подтверждает, что приведённый в дипломной работе расчётно–аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

## РЕФЕРАТ

Дыпломная праца: 79 с., 1 мал., 3 табл., 47 крыніц.

### ІНВЕСТЫЦЫІ, ІНВЕСТЫЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ІНВЕСТАВАННЕ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ІНВЕСТАР

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца разгляд стану і перспектыв прыцягнення замежных інвестыцый і ацэнка інвестыцыйнага клімату ў Рэспубліцы Беларусь.

У адпаведнасці з

мэтай дадзенай працы былі вызначаны наступныя задачы, рашэнне якіх запланавана ў працэсе напісання дадзенай працы:

- Разгляд асаблівасцяў, відаў, структуры інвестыцый;
- Характарыстыка інвестыцыйнай дзейнасці Рэспубліцы Беларусь;
- Ацэнка інвестыцыйнага клімату Рэспубліцы Беларусь;

Распрацоўка напрамкаў павышэння эфектыўнасці інвестыцыйнай дзейнасці і прывабнасці інвестыцыйнага клімату Рэспубліцы Беларусь.

Аб'ектам даследавання выступае інвестыцыйная дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь.

Прадметам - замежныя інвестыцыі.

Метады даследавання: параўнальнага аналізу, груповак, таблічны, абсалютных розніц, адносных велічынь, графічны.

Вобласць магчымага практычнага прымянення: інвестыцыйная дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэрэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

## ABSTRACT

Thesis: 79 p., 1 fig., 3 tab., 47 sources.

INVESTMENTS, INVESTMENT, INVESTING, EFFICIENCY,  
INVESTOR

The aim of the thesis is to review the status and prospects of attracting foreign investment and evaluation of the investment climate in Belarus.

In accordance with the purpose of this study identified the following tasks that are planned during the writing of this paper:

- Consideration of the features of species, the investment structure;
- Characteristics of the investment activity of the Republic of Belarus;
- Assessment of the investment climate of the Republic of Belarus;
- Development of ways to increase the efficiency of investment and the attractiveness of the investment climate of the Republic of Belarus.

The object of the study is investment activity in the Republic of Belarus.

Item - to attract foreign investment.

Methods: benchmarking groups, table, absolute differences, the relative magnitudes, graphic.

The area of possible practical applications: investment activity in the Republic of Belarus.

The author of the work confirms that given in the thesis work settlement and analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological and methodical positions and concepts are accompanied by references to their authors.